

пісаў хоць два радкі? Маўчаньне,—а гэта-ж найвялікшыя моральныя муکі для поэты. Адзін яшчэ крок і ён на творчым раздарожжы. Творы-ж Алеся Дудара не заслужылі на такі трагічны лёс. У іх мы бачым орыгінальнасць і колёрытнасць, уласцівую толькі Алесяю Дудару. Яскрава гэта вызначана ў другім зборніку яго вершаў „Сонечнымі съцежкамі“. Вось аб гэтым зборніку і скажам некалькі слоў.

Першае, што кідаецца пры чытаньні зборніку—гэта рознастайнасць тэматыкі. Усе вершы разьбіваюцца на шэсць тэматычных цыкліў: Беларусь у мінульым, Каstryчнік, сягонняня, індывідуальная перажываньні і настроі, горад і сузор'і. Ня будзем мы тут казаць: ці гэтыя тэмы зьяўляюцца новымі ў беларускай поэзіі, ці не, а толькі адзначым адно: малады наш пісьніар Алеся Дудар падыходзіць да жыцьцёвых прайаў і падзей усебакова, з чулым замілаваннем мастака, дапаўняючы ўсё гэта індывідуальнымі перажываньнямі і настроемі. Ён імкнецца зьліць у вадну сугучнасць жыцьцё і сваю істоту, гэта дае нам упэўненасць, што Алеся Дудар сонечнымі съцежкамі выйдзе на прасторны сонечны шлях сваёй творчасці. Ён ужо вызначаецца ў некаторых строфах яго вершаў, як:

І ў нязнанай, цымнай далі  
словаў новых мы шукалі,  
Словаў новых мы шукалі  
і ня здолелі знайсьці...

А ў жытнёвым у прасторы  
рассыпалі песні-зоры,  
Рассыпалі песні-зоры  
каля возера ў трысці.

**Алеся Дудар — „Сонечнымі съцежкамі“.** Вершы. Выданьне ЦБ „Маладняка“. 64 стар. Цана 15 к. 1925 г.

Сучасная наша крытыка і бібліографія, трэба прызнацца шчыра, мала аддае ўвагі зборнікам поэзіі і мастацкай прозы наших маладых песьняроў і пісьменнікаў. У гэтай галіне адчуваецца шкодны арыстократызм. Такое становішча ня спрыяе развіццю маладых талентаў, ня спрыяе поступу да новых дасягненняў нашаму мастацкаму слову. Асаблівым консерватызмам у гэтым вызначаецца шаноўная часопіс „Полымя“. Ну хоць-бы на адзін № кніжніцы „Маладняк“ там было напісана поўслова. Няма. Маўчиць, як вады набраўшы ў рот.

Так вось і з зборнікамі А. Дудара. Вышаў яго першы зборнік вершаў „Беларусь Бунтарская“. Ну, дзе і хто аб ім на-

Хоць мы тут лірычную композицію маем і Бальмонаўскую, затое адчуваєм бесспасрэднасць і вялікую шчырасць настрою маладога поэты, такіх вершаў мы ў зборніку маем некалькі. Толькі вось адно мяне дэтануе: у „Сонечных съцежках“ адчуваецца падвойнасць душы і настрояў поэты. Так, у вадным вершы ён верыць, што

Мастацкі дух ніколі не памрэ.  
Не пахаваецца яго пад курганаю,

Ня вычарпаецца гадамі і вякамі.  
Так мастацкі дух бясьмертны „ня вычарпаецца гадамі і вякамі“, гэта дух крылаты, з ім толькі за песьняй у пагоню. У другім жа сваім вершы Але́сь Дудар як-быцца скардзіцца, жальбуе, што ня мае крылья мастерства духу:

Каб былі, каб былі ў мяне  
крылья,

Я-б за песьняй паляцеў у  
пагоню.

Гэта падвойнасць адчуваецца ў падыходзе і да тэматыкі:

Што капацца ў архівах ста-  
годзьдзяў

Ды трывожыць заснуўшую  
ценъ...

І тут-же чытаем нізу вершаў на гістарычныя тэмы, да якіх узяў такі эпіграф з У. Жылкі:

Мы любім даўныя паданьні,  
Быліцы сівых песьняроў:

Няхітры іх апавяданьні  
Аб спрахах зьбеглых ўжо га-

доў.

Далей ён то поэта ўрбаністы, то поэта вёскі і г. д.

Гэта, памойму, у некоторай ступені дае нам пазнацца мастацкае „Я“ поэты. Яно яшчэ ня вы-

крышталілася ў нешта сталае і пэўнае, яшчэ яно стаіць на сонечным раздарожзы. Бо-ж і падвойнасць яго ня ёсьць нешта ўзведзенае ў стройную систэму, а часамі звычайная супяречнасць фактаў і мастацкіх прыёмаў.

У цэлым мастацкай вартасці зборніку шкодзіць:

а) Жыцьцёвая няпраўда, як:  
Беларусь мая ў фабрычных трубах...

або:

А Менск толькі бровы нахму-  
рыў,  
Ашчацініўся стрэламі труб.

б) Тандэтная агітацыя:  
Хай дзяўчата да раніцы гу-  
ляюць,—  
Нам даклад сягоння робіць  
аграном.

Скажа, як палепшыць ураджаі,  
Як змагацца з сушай і даж-  
джом.

в) Шаблоннасць:  
І Ільліч прыжмурыў вока на  
съянце.

і г) Мітынгуюшчына:  
Аднаму забітаму на зьмену  
Стануць сотні новых змага-  
роў.

Да ўсяго гэтага неабходна да-  
даць, што Але́сь Дудар часамі неахайні аносіцца да лексыкону сваёй поэзіі. Мы вельмі часта ў яго спатыкаем русыцызмы, якія на глянцевітай паверхні яго поэзіі зьяўляюцца іржавымі шрамамі. Яны часамі псуюць вельмі і вельмі мілагучнасць яго вер-  
шаў. Каб ня быць галаслоўным, вось узоры русыцызму: *нежная, ламаецца, заклубілася, туслы, меткія, залохла, прычаліў, мечачца, кайма, зарыдала і інш.*

Якія-ж з усяго павінны зрабіць вывады? А вось: Алесь Дудар, бяспрэчна, таленавіты поэта і беларускае прыгожае пісьменства чакае ад яго каштоўных скарбаў. Ёсьць надзея, што ён пры сваім творчым запале іх дасць. Толькі адно: павінен больш уважліва даглядаць рунь сваёй творчасці, бо ў адваротным выпадку сівер і вецер могуць вырваць яе маладое карэнъне з нівы беларускага мастацкага слова.

Я. Кудзэр.

## Кнігапіс

**Алесь Дудар — Шанхайскі шоўк,** поэма. Выданье ЦБ „Маладняка“ 1926 г. 36 стр.  
Цена 15 коп.

Наша поэзія сягонешніх дзён вельмі багата вершамі, — затое-ж бедная больш буйнымі эпічнымі творамі. Што за апошні год зъявілася на сьвет? Раней напісаная, а цяпер апрацаваная поэма Якуба Коласа „Сымон Музыка“, „Карчма“ Міхася Чарота ды вось поэма А. Дудара „Шанхайскі шоўк“. Але кожная з гэтых поэм вельмі мала мае эпічнага элемэнту, яны ўсе абвейны ўёплым лірызмам. Не хачу я сказаць, што ў гэтым загана, ніколі не,— можа якраз наадварот: бо чым твор больш беспасрэдны, тым больш ён мастацкі. Твораў, у якіх выводзяцца тыпы, харкторы, у нас ёсьць мала, а іх ча-каюць, яны патрэбны для чытача і для далейшага росквіту нашай літаратуры. Зъвернемся-ж зараз непасрэдна да Алеся Дудара. Алесь Дудар вельмі маладым прышоў у беларускую поэзію. Імя яго вядома Беларусі ўжо якіх пяць год назад. Калі ён быў яшчэ 15-16-гадовым юнаком, ужо тады пачынаў іграць на ліры і іграць з густам. У ім з першых яго песень мы адчуулі поэту сягонешніх

дзён. Ён ня мог, каб не захапіцца пафосам вялікай рэвалюцыі. Яна ў яго творчасці знашла сабе романтычна-публіцыстычнае ўвасабленье. Ён ня мог, каб песнью сваю не аблічыць пролетарызаваць, ён таксама ня мог, каб не зъмяніць традыцыйныя і так харктэрныя для беларускай поэзіі вясковыя мотывы на гарадзкія. Ня любіць яго песнья павольнасці, ёй больш да спадобы рух, дынаміка, не-здарма-ж моі першы зборнік свой назваў „Беларусь Бунтарская“. Яго „Беларусь Бунтарская“ да мэты ня хоча ісьці скро́зь туманоу сініх, а „Сонечнымі сцежкамі“.

Уважліва перачытваючы зборнікі вершаў Алеся Дудара, мы зауважваем, што шмат ён працуе над тэматыкай. Ён перашоўшы ад сялянскай тэматыкі да гарадзкой, ставіць пытальнік над яе далейшым разьвіццём. І ў чым-жа ён знаходзіць вырашэнье? А вось: даволі беларускую поэзію ўціскаць у этнографічныя межы, для яе бацькаўшчынай павінна быць уся плянэта. Праўда, такі погляд, пры адным няўмелым кроку, поэзію можа прывесці да выраджэння,—яна можа стаць нічыёй, на ўсёй плянэце будзе чужой. Але-ж не, для поэзі

А. Дудара сокамі яшчэ ўсё-ж зъяўляеца нацыянальная глеба, і за лёс яе пакуль што асаблівай боязі няма. Гэта ён пачынае ажыцьцяўляць і першай спробай зъяўляеца поэма „Шанхайскі шоўк“. Сужэт для поэмы навеяны змаганьнем кітайскага пролетарыяту (кулі) за вызваленьне з-пад ангельскага капіталу.

Колькі іх, колькі!

І ўсе, як адзін,  
І ўсе

толькі здань чалавека:

Э голай съпіны гэтак страшна  
глядзіць

сьлед ангельскага стэка.

Вось гэта соцыяльная няволя і няпраўда натхнула напісаць Алеся Дудара сваю орыгінальную поэму ў беларускай літаратуры. Ці ўдалося А. Дудару справіцца з тэмай? Бязумоўна, ўдалося. Ён даў не дакучлівую агітацыю, а паказаў нам, хоць ня зусім вытрыманыя, але ўсё-ж характары людзей: з аднаго боку, комуністага кітайца Чы-Ванга, з другога — матроса ангельца Джона.

Па эмоцыяльна-мастацкай сіле мы не знаходзім твораў аб кітайскім пролетарыяце мацнейшых і ў расійскай літаратуры (Ціханава, Веры Інбер) за гэту поэму.

А. Дудар у ёй часамі дае нам даволі трапныя малюнкі і даіцай азыяцкай прыроды:

Ад Морока да Гімалаіяў  
дражняць неба жоўтыя скалы:  
ой, на раз там зубы ламалі  
аб белыя косыці шакалы.

Але поплеч з такімі малюнкамі ёсьць вельмі і вельмі наўныйя, як:

„Маладняк“

Кітай—

гэта жоўтая такая краіна...

Ня гледзячы на сваю тэматычную орыгінальнасць, гэта поэма куды вышэй стаіць за шмат якія ранейшыя вершы А. Дудара з боку мовы. Тут мы ўжо амаль не спатыкаем русыцызмаў і небеларускай синтаксычнай пабудовы, а гэта ўсё надае поэме значны плюс у яе стылістычнай лёгкасці. Гэта поэма нам кажа, што творчасць Алеся Дудара з кожным днём становіцца больш цікавай і больш рознастайнай. У далейшым, для большай соцыяльна-мастацкай каштоўнасці, А. Дудар павінен больш увагі звярнуць на псыхолёгічны бок сваёй творчасці — і ўсё-ж не павінен забывацца, што на плянэце ён „сын маладой Беларусі“. Каб творчасць яго заўсёды ня губляла соцыяльна-мастацкай вартасці, ён павінен памятаць цвёрда адзін тэстамант, ім-жа выказаны ў поэме:

Хто сказаў, што ў сягонешні  
дзень

Я краіне чужой малюся?..

Не забыць мне ніколі, нідзе,  
Што я сын маладой Беларусі.

**Язэп Кудзэр.**

## БІБЛІОГРАФІЯ

Янка Купала. Збор твораў—том чацверты.—Сон на кургане—Адвечная Песьня.—На папасе—Песьня аб паходзе Ігара—Галька (перакл). Беларускае Дзяржжаўнае Выдавецтва, 226 стар., ц. 2 р., Менск 1928 г.

Шкада, што Янка Купала пад творамі гэтага тому не паставіў дат. Даты, якраз у гэтым выпадку, рэч вельмі паважная, бо яны дапамаглі ўстановіць у некаторай ступені позу аўтара да сваіх твораў, а так надзвычай цікава, напрыклад, гаварыць аб опэры „Галька” Уладзімера Вольскага, якая, здаецца, у друку яшчэ нідае ня была, і якую аўтар знайшоў магчымым, а маўбыць, і патрэбным, выдрукаваць у 1928 г. Наогул цікае было-б ведаць, у якую гэта паласу свае творчасці Янка Купала выбіраў гэткія творы для перакладу, калі мне здаецца, што яны ідуць у разрэз з агульнай накіраванасцю творчасці поэты. А можа яна якраз адпавядзе сучаснаму погляду поэты на поэзію, на шляхі яе развязвіцца, можа, ён у ёй знайшоў блізкае да свайго съветаадчуваньне? Акрамя таго, даты ў даным выпадку мелі-б значны ўплыў і на выбар пункту погляду рэцензэнта, а адсюль і на ацэнку гэтых твораў: ці зьяўляюцца, скажам, яны жывімі мастацкімі організмамі для сучаснага стану нашае поэзіі, ці можа яны ўсяго помнікі з гісторыі нашай літаратуры, дакумэнты з поэтычнага архіву народнага поэты?

Аднак, ня гледзячы на ўхіленыне аўтара ад датавання сваіх твораў, усё-ж вядома, што „Сон на кургане”, „Адвечная песьня” і „На папасе”—творы нашаніўскай пары; „Песьня-ж аб паходзе Ігара” з'явілася ў друку ў часы грамадзянскай вайны, пасля Кастрычніка,—гэта, значыць, твор наших дзён; магчыма, што і пераклад „Галькі” зроблен у гады рэвалюцыйнага дзесяцігоддзя.

Мы звыклі, з лёгкай рукі наших крытыкаў, успрымайцца нашаніўскую пару і пару адраджэння як синонімы, ня гледзячы на тое, што ў словах нашаніўская пара куды менш зъместу, як у словах пара адраджэння,—знаку роўнасці ні ў якім выпадку мы сягоння ставіць ня можам. Што такое нашаніўская пара? Пэўны кругабег часу (1906—1915), звязаны з выхадам газеты „Наша Ніва”, у які ажывіўся росквіт нашае поэзіі, якая, галоўным чынам, тужылася развязаць проблему нацыянальнага і соцыяльнага вызвалення Бяспрэчна, што ў гэты кругабег паложан пачатак і пары адраджэння ў широкім разуменіні гэтага слова, але толькі пачатак. Нашаніўская пара замкнула сваё кола 1915 г., параж

адраджэння толькі з Кастрычнікам вэволюцыі перайшла ў новую фазу свайго сапраўднага росквіту, місія якога яшчэ далёка не закончана нават у БССР, ужо ня кожучы пра Заходнюю Беларусь.

Калі мы называем нашаніўская пара, дык адразу ў нашым ваччу з поэтаў вэрысоўваеца Янка Купала, як быццам ён вышэй на галаву за ўсіх сваіх сучаснікаў, па-за гэтай парою Янка Купала ўяўляеца менш выразна. Ды і ня дзіўна, што так: ён-же быў на чале нашаніўскай пары, а разам з тым і ранній пары беларускага літаратурнага адраджэння. Лёс нашага адраджэння іншы ад лёсу ўсходніх адраджэння, або, съціслей кажучы, італьянскага. Ни буду я ўдавацца ў аналіз гэтага пытання ў рэцензіі, толькі адзначу, што для італьянскага літаратурнага адраджэння характэрным зъяўляеца яго духоўная ўвязка з античнай літаратурай, толькі яно не давала копій з клясычных аутэнтыкаў, а ўсяго ўспрыняло іхню меру апоэтызаваньня, унутраную гармонію, реалістычныя тоны, жыццёвую мужнасць, а сокі, якімі яна кармилася, былі з нацыянальнай глебы. Таксама характэрна для поэтаў італьянскага адраджэння, што яны ў сваёй творчасці бачылі не пабочныя мэты, а якраз творча-мастацкія; гэта дало ім магчымасць стварыць і новыя формы, жанры, якія ляглі за аснову ўсяе ўсходніх поэзій. Даволі назваць у лірычных жанрых Пэтрапарку, каб пераканацца, што ўсходнія лірыка вж да Вэрхарна, а нават можа і пазней, знаходзяліся пад яго ўплывам.

Беларускае-ж літаратурнае адраджэнне свой лёс увязала не з античнасцю, не з ўсходнім адраджэннем, за выключэннем, праўда, М. Багдановіча, а з распадаючымся расійскім сымболізмам ды з другаднім польскімі поэтамі, адсюль яго і малакроўнасць. Яно не знайшло ў сабе мужнасці паўтарыць дантайскіх слоў аў Гомэра: „Шанайце найвялікшага поэту, які ўзыўся над другімі быццам арол”,—прыстасоўваючы ужо іх да Гомэра, Данте і Шэкспіра. Гэтымі словамі я ніколі не хочу сказаць, каб беларуская поэзія дваццатага стагоддзя ў сямі ўсходніх поэзіях была і ейкай старамоднай, архаічнай. Які аз не, яна-б была самай малажавай ад ўсіх іх і самай жыццярадаснай, калі-б выцякала з античных крываў, а не з забросынеўшых затону расійскай і польскай літаратур;

Тры орыгінальныя творы IV тому Янкі Купалы напісаны поэтам у гады распаду сымболізму, асабліва ў расійскай літаратуре, з якім Купала ўсё ж у нейкім свяцстве быў і на змену якому ўжо ішоў

**Т**акмэізм, ды не за гарамі быў і футурызм. Праўда, Купалаўскі сымболізм—гэта не Салагубаўскі, не Вячаслава-Іванавага Сонца ў Купалы не салагубаўскае сонца, няма ў Купалы і столькі містыкі, як у Вячаслава-Іванавага, і ня бачыць ён цераз яе іскупленія Беларусі. У Янкі Купалы рэалістычныя тоны ацяняе алегорычнасць. Сыветаразуменне Янкі Купалы не прадумана ў пляне сымболічным да яго лёгічнага канца, а таму яго і сыветаадчуваючы ўсё-ж афарбована больш у рэалістычных тонах. Пэтыку сымболістых Янка Купала вызнаваў, дзякуючы чаму, культуру беларускага вершу ён узняў надзвычай высока; гэта мы бачым і ў памянённых вышэй рэчах, асабліва з гэтага боку яны заслугоўваюць вялізарнай увагі і цікавасці на т і ў сучасны момант.

Янка Купала ў гэтых сваіх рэчах выступае, як драматычны поэт, але баюся я зараз прызнаць, што гэта Купалаўскі жанр. Можа, ён яму ня зусім удаўся таму, што гэтыя рэчи распрацованы ўсё-ж у пляне сымболічным, і таму ў іх стравіўся найвялікшы гэры, дзеючая асона—чалавек; ён тут завэлюмаваны анімізмам і містыкай; можа быць, гэта давала большы ўзълёт творчай фантазіі поэты, якая ў некаторых мясцох мяжуе з казачнасцю, але гэта перашкодзіла разгарнуць дзею ў драматычнай роўніцы. Такі глыбокі зъмест і такі драматычны па сваёй пульсациі мог быць аформлен у такіх яскравых і жыцьцёвых тонах, што можна было бы паўтарыць Гётэўскія слова пра Шэкспіра: „Нам здаецца, быццам мы стаім перад расхіненімі вялічэзнымі кнігамі самога лёсу“.

Праўда, у „Адвечнай песні“ і „На папасе“ перапляліся два пляны: містычны і рэалістычны, і вось, дзе пераважае другі, тыя месцы вышлі больш моцнымі па сваёй унутранай сіле і па сваім мастацкім пераконваныні. У „Адвечнай песні“ гэта будуць месцы, прысьвечаныя працы і наогул, дзе слова ўложаны ў вусны чалавека—мужыка. XII песня яе „На могілках“ узвышаеца па сіле дадзенага вобразу да IV і V сцэн I дзея „Гамлета“ Шэкспіра, і толькі там—цені дацкага караля, а тут—цені беларускага мужыка, які хоча ведаць, патомкі яго як жывуць:

Ці песні пяюць, ці як мухі  
У цянётах гніюць павука?

І ўсё гаварэце мне, духі,  
Што зроблена для мужыка.

„На папасе“—рэч самая аўтобіографічная з усіх, зъмешчаных у IV томе. Тут адразу пад незнаёмым пазнаём мы Янку Купалу, які гаруе над праклятай доляй беларускага народу і які добра ўсё-ж ра-

зумее, як гэты народ, у такую цяжкую гісторычную пару, ацэнывае і ўспрымае яго песню:

3-і падарожны:

І песню так пяе працяжна..

1-шы падарожны:

Душу, здаецца, рве яна.

2-і падарожны:

О ці помніш усю чиста?

1-шы падарожны:

Пачатак помню ўвесі.

2-і падарожны:

А я—сяродак галасісты.

3-і падарожны:

А мне канец у вушы ўлез.

Мне зараз цяжка сказаць, на колькі даўгавечны гэтыя творы Купалы, якіх іх лёс чакае ў новыя эпохі; ці здолеюць яны там заіскрыцца сваім новым съветам і жыцьцем і ці расчытаюць нашы патомкі ў іх тое, чаго мы сягоныя ня ўмееем расчытаць? Гэта пакідю без адказу...

З перакладу—два: „Песня аб паходзе Ігара“ і опера „Галька“. Першы пераклад надзвычай удалы як блізкасцю свайго зъместу да аўтэнтыка, так і сваім мастацкім аформаванынем. Якое мэтрычнае і строфічнае багацце, а як магутна і вообразна гучыць беларускага мова! Затое нельга гэтага сказаць аб „Гальцы“. Шмат сустракаецца зваротаў мовы не беларускай, польскай, а таксама слоў і націску; ды і наогул дзіўна, чым магла зацікаўіць гэта шляхецкая опера Купалу? Твор сам па сабе маламастацкі,—ніяжко тым, што Манюшка напісаў да яго музыку? Да рэчы, яшчэ некалікі слоў аб мове купалаўскіх орыгінальных рэчаў гэтага тому, хоць вельмі не хацелася—б мне аб гэтым гаварыць, але неяк становіцца няёмка, сачому не па сабе, калі чытаеш у Купалы такі звароты:

Як фігуры выразіны,

Як бібулы маляваны.

Наогул скарочаны канчатак у прыметніках беларускай мове не па духу, а ў Янкі Купалы сустракаецца даволі часта.

Або ўжываныне такіх слоў: жалосна, папсуе, разъменіць, балесніце, бескарэсьніе, існеніні... ці: пахалі, абшырна, жалее, прыгадзіцца.. і ўрэшце, як фінал, такі радок: Калі бядя ў хаце.

Высноў я ніякіх рабіць ня буду, а ўсяго яшчэ зазначу на адно: калі зараз маладым нашым поэтам на кожным кроку крываць—выкарыстоўвайце культурную спадчыну, дык я мушу ад сябе зазначыць: у першы чарод зъявярнечеся да поэзіі Янкі Куналы.

Я. Плашчынскі

## КНІГА ПІС

Якуб Колас.—Збор твораў з партрэтам аўтара і крытыка-біографічным нарысам У. Чаржынскага. Том першы—выпуск першы і другі. Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва 1928 г.

Першы выпуск пачынаецца, абмінаючы партрэт аўтара і крытыка-біографічны нарыс, вершам, які дэставаны 1904 г., а другі выпуск канчаецца вершам 1927 г.; такім чынам, перад намі амаль ня чвэрць стагодзьдзя творчай працы поэта ў лірычным жанры. Шмат да чаго абавязвае рэцэнзента, падыходзячы да ацэнкі такога пэтычнага документу. Перад намі дэльве книгі лірыкі поэта, за якім лічыцца гучная слава і зусім заслужаная.

На мой поглед дірэмна так многа полемізуе аўтар крытыка-біографічнага нарысу У. Чаржынскі ў пытаныні пэсымізму-оптымізму коласаўскай лірыкі, імкнучыся, у штоб там ні было, давесці. хоць і літамонтажом, апошніе палажэньяне.

Дарэмна аўтар узяў сабе гэта асноўную тэзу свайго нарысу, бо яно ўнутрана не выцякала з коласаўскай лірыкі, але аўтар хацеў знрок, зусім у непатрэбным, апраўдаць Коласа перад нашай сучаснасцю: як поэта з оптымістичным настроем. Гэта тэндэнцыйная ўстаноўка нарысу перашкодзіла аўтару зразумець творчую індывідуальнасць нашага поэта. Таксама трэба пашкадаваць, што аўтар артыкулу крху легківата абходзіцца з тэрмінолёгіяй.—я маю на ўвазе нэо-романтызм эўропейскай літаратуры ў гады нашніцтва; мабыць, аўтар тэрмінам нэоромантызм хацеў аб'яднані імпрэсіонізм, сымболізм, а можа і футурызм у вадзін стыль. Мне здаецца, за імпрэсіонізмам, сымболізмам і футурызмам ужо ўстаноўлены больш-менш пэўныя і дакладныя паняцці, і непатрэбна перад чытаем іх затушоўваць такім неакрэсленым тэрмінам, як нэо-романтызм. падводзячы пад гэтую катэгорию і лірыку Якуба Коласа,—бо ж трэба было паказаць, што і Колас жыў адным жыццём з сучаснай яму эўропейскай літаратурой. Гэтым аўтар артыкуу

нічога не прыпісаў хвалебнага Коласу, а толькі сам глыбока памыліўся. Я ўпэўнен, што Якуб Колас нічога агульнага ў нашаніўскі кругабег ня меў з тагочаснай эўропейскай пэзіяй, як у сэнсе тэматычным, так і ў сэнсе формальным, мастицкім у традыцыйным рагуменыні гэтых катэгорый, гэта ніколікі ня зынікае Коласа, як поэта, як мастака беларускага слова; дзякуючы гэтаму ён здолеў застацца больш орыгінальнім нацыячальным беларускім поэтом і больш беспасрэднім.

Якуб Колас, з некаторымі агаворкамі можна сказаць, пачаў тварыць у дзіцячыя гады нашай пэзіі. Ён з Купалам першы гаварыў па-мастаку ў туо шчасльявую пару, і ўсё, што яны гаварылі, быдо новым, цікавым і выдатным, бо трэба признаць, што гэта гаварылі сапраудныя поэты, выдатныя творчы індывідуальнасці, таму і іхня творчасць здолела прабіцца з глыбінь на съвег і выклікаць да творчага жыцця новыя пісьнірскія пакаленьні.

Коласаўскі дыапазон у лірычным жанры, трэба сказаць, ня вельмі шырокі. Ён поэта свайго часу з ціхай і глыбокай эмоцыянальнай натурай. Ён сипяваў пра то, што перажыў і адчуў, адсюль такая беспасрэднінасць яго творчасці. Трэба адзначыць, што за 23 гады працы ў лірычным жанры Якуб Колас астаўся суцэлінім. Вершы яго застаюцца формальна аднымі-ж і тымі, няма звязаў, паваротаў да іншых магчымасцяў. Яны ўсе зыліваюцца ў адну засмучаную мэлёдью, якая пасля переходіць у больш шырокія, але ўсё-ж ціхія і павольныя хвалі яго, п'якуль што ад інага ў нашай літаратуры эпосу. Лірычны жанр для Якуба Коласа гэта толькі ачышчэнне ў „святое съвятых“ пэзіі.

Ня гледзячы на соціяльную насышчанасць коласаўскай лірыкі, усё ж п'яціны признаць, што яму менш за ўсё ўдаюцца вершы на грамадзкія тэмы, яго тут творчы ўзлыёт зыніжаецца амаль да частушкі, але Якуб Колас, каб застацца поэтом ад жыцця, а ён быў заўсёды такім, бязумоўна, ня можа адмовіць надзенна-грамадзкай тэматыкі.

Строфічна лірыка Колоса беднаватая не таму, што пераважна чатырохрадковая строфіка, а таму, што Якуб Колас строфу неяк ня можа замкнуць, верш неяк пераліваеца з аднае строфы ў другую, адчаго траціцца гучнасьць коласаўскай лірыкі.

Колас, як ніхто другі з беларускіх поэтаў, зьяўляецца народным у сэнсе сялянскім толькі яго дарэволюцыйная сялянская тэматыка для нашых дзён страціла асткова сваю актуальнасць.

Я. Плашчынскі

Кузьма Чорны. Зямля, роман у трох частках, балонак 353, цана 1 р. 95 к.  
Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва.  
Менск, 1928 г.

Роман, як жанр, у нашай мастацкай літаратуре, можна сказаць, толькі нарасаеца, зьяўляеца толькі навінкай; вось чаму і чытчу ён яшчэ ня спрыкрыў. чытчу яго любіць. Зьяўленне роману, проста як тоўстай книжкі, і то чытчу не адкідае, а сквапна працягвае да яго свае рукі; ён яшчэ ня шукае ў романе мастацкага эквіваленту, ён падыхояіць да яго па звычайнаму, па будённаму,—проста, каб правесці за кнігай свой вольны час, якога ён мае. Праўда кажучы, шмат. Яго яшчэ ня цікавіць конструкцыя роману, усёроўна, якім бы ён ні быў, а ў наших умовах будзе нечым новым; яго яшчэ таксама ня цікавяць і спосабы пабудовы гэтай конструкцыі. Вось чаму і карысталіся посьпехам у нашага чытча ўсе наши романы, хоць некаторыя з іх з цягам часу і зусім забудуцца, адамруць. Але ня гэткі лёс чакае роман Кузьмы Чорнага „Зямля“, бо ён сапраўды зьяўляеца першым нашым романам высокай мастацкай вартасці.

„Зямля“—роман глыбока соцыйльны, і соцыйльнасць яго не старая, а новая—сялянская. У ім паказана сялянскае жыццё з розных бакоў і ў розных абставінах. Паказана нарасэньне новага ў сялянскім быце, абузэньне грамаўкай съядомасці, спадчынасць беднасці, якая 'шчэ і цяпер некаторых прағне утрымаць у сваіх кіпчах. Але поплеч з гэтым паказаны і прасьветы гэтай беднасці; хоць бываюць у жыцці вялікія ўтраты, якія выклікаюць гора, але ёсьць шмат і радасных часін.

Аўтар паказаў нам сваіх гэрояў у вёсцы, а ня ў горадзе, у гэтым суцэльнасць іхніх натур, не адчуваеца раздвоенасці характару; гэроі любяць і жывуць зямлёю. Хоць у ваднай-яўлюх вёсках, мястечку, але аўтар здолеў разгарнуць ёго роману ў псыхололёгічнай роўніцы. Праўда, аднаго стрыжня, вакол якога адбывалася-б дзея, як быццам і няма, ён не

выпірае, але ўсё-ж мы адчуваєм, што Зямля—гэта нейкі цэнтр, асяродак, да якога дэяньне ўнутраной сілай прыцягваеца, гэта-ж зьяўляеца адным з спосабаў конструкцыі роману. „Зямля“ складена з паасобных новэль—разъялаў; амаль кожны разъяел дае закончаны мастацкі вобраз, і ў гэтым яе композыцыя.

Аўтар адмовіўся ад апавядальнай манеры, замяніў яе дыалёгам, што набліжае роман да рытму наших яўн. Оякуючы гэтаму спосабу, аўтар амаль ніде не гаворыць за сваіх гэрояў, а ўсюды яны самі і асабліва важна і дадана тое, што кожны з іх умее гаворыць па-свойму, адчуваеш іх жывымі людымі. Ім аўтар не завязаў роту, не ўвіхаеца за іх усё сказаць і за іх-же прагаласаваць, як гэта некаторыя робяць. Адсюль ужо выцякае і тое, што аўтар вонкава не стараеца нарысаваць сваіх гэрояў, але мы іх добра помнім у твар, яны яго нам самі паказалі—выявілі.

Прачытаўши роман, адчуваеш сувежую сочную беларускую мову і глыбокі ўнутраны лірызм, асабліва ў пэйзажных малюнках нашай весені, адчуваеш магутны пульс зямлі, за якую ухапіўся аберуч і слухае целам і душою беларускі селянін.

Вельмі ўзрушвае съмерць Юркавай маткі, але крыху расхалодзвае момант зьбівання труны, бо ён крыху расцягнены, і мы чыталі пра гэта ў ранейшым апавяданьні нашага пісьменьnika.

У романе паказана здаровае каханье беларускай сялянскай зяўчыны і хлопца, бяз эротычных смакаваньняў яго самім аўтарам.

Мне выдаліся крыху не малаяуніча зробленымі зарысоўкі новага сучаснага вясельля Ганны, а таксама і Алеся. Тут аўтар адчуваеца халаднаватым, як-бы ад нечага знарок ухіліўся, ці нешта знарок дадаў—модэрнізаваў рэчаіснасць.

Калі пачатак трэцій часткі можа крыху разхалодзіць, дык затое канец яе, а значыць і роману, запальвае здаровым імкненнем да творчай працы.

Я. Плашчынскі

Янка Купала. Збор твораў з крытычна-біографічным нарысам. Том першы. Бал. 381. Цана 2 р. 25 к. Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва. Менск 1928 г.

Крытычна-біографічны нарыс Жылуновіча, напісаны па-таварыску, щопла, мабыць усяго гэта аўтар нарысу і меў на ўвазе. Тыя абзацы нарысу, у якіх аўтар выказваеца ў пляне літаратурна-тэорычным, вышлі надзвычай наўнымі і бlyтанымі. Каб пераканацца ў гэтым, вазьмезе і прачтайте, хоць-бы абзацы, прысьвеченныя трактоўцы расійскага сымболізму і купалаўскага.

Жылуновіч вобраз Купалы паказаў праз сваё люстра, але мабыць ня ведаў, што яго люстра надта крывіць.

Калі крытык піша артыкул пра творчасць выдатнага поэты, дык найчасцей бывае так, што ён сваім стылем, манерай сваіх выказванняў пападае ў эмоцыянальны і слоўнікавы тон твораў поэты, але Жылуновіч ня здрагаў сабе ў гэтых. Артыкул напісаны ў стылі жылуновічоўскіх (Цішкі Гартнага) твораў. Калі чытаеш крытычна-біографічны нарыс, дык адчуваеш, што аўтар яго творчасць Купалы не патурбаваўся вывучыць, а пісаў па-таварыску. Хоць нас і вельмі абруае, але ня ўзвіць пасля гэтага канцоўка нарысу:

І даданая ў наступным (?) да усяго ім напісанага зложыць яму  
...памятник нерукотворный,  
да якога  
...не зарастет народная тропа».

Закончыць нарыс пра творчасць поэты чужымі радкамі ня зусім прыгожа; у Купалы па мастацкай сіле можна было-б знайсці не слабейшую радкі, але чамусці Жылуновіч не захацеў гэтага зрабіць.

Перахоячы непасрэдна да характеристыкі купалаўскай поэзіі гэтага тону, я дазволю зрабіць сабе адну агаворку. Шкада, што Купала, падрыхтоўваючы да выдання першым томам „Жалейку” і „Гусьляр”, не зрабіў, асабліва над вегшамі „Жалейкі”, апошній аўтарскай рэдакцыі,—я разумею аўтарскай творчай рэдакцыі. Крыху якаватымі выдаюцца невядома<sup>н</sup> (га) „рэд” заўвагі да тэксту некаторых вершаў, бо ніде на тытульным аркушу не аднатаўана, што поўны збор твораў Янкі Купалы выходіць пад такой-та „рэд”.

Хоць рэцэнзія і не павінна ставіць перад сабою пытаньняў даследчага парадку, але ўсё-ж у гэтым выпадку пытаньне гэнейсісу купалаўскай лірыкі мы павінны захрануць.

„Жалейка” і „Гусьляр” гэта першыя зборнікі лірыкі нашага поэты, дык цікава тут устанавіць нам купалаўскіх літаратурных родзічоў. Па лініі беларускай літаратуры можна-хіба адну Цётку, па лініі польскай—Канапіцкую, украінскай—Шэўчэнку, расійскай—Некрасава, Кальцова—мы на гэта маём падставы, як у разрэзе іаэлётчным, так і формальным; але гэтыя ўсе лініі хутка сціраюцца, і Купала становіцца сам сабою, орыгінальней творчай індывідуальнасцю. Жывою крыніцу купалаўскай поэзіі—музычая Белазусь на шляху адрабэння; гэта крыніца незабросьнела, а прабілася на сівет да жыцця з сваім найвялікшым песьніяром Купалам.

Купала прышоў у нашу поэзію не з позаду поэты, але з поэтам у душы, які пытаўся ў сваіх песенях:

Песьні мае, песьні!  
Смутку майго яеци,  
Калі-ж час ваш прыяе  
Весела запеци?

Ён прышоў нясымелым вясковым юнаком, якому дорага было да сълёз усё блізкае і роднае. Ён шукаў для сябе і адпаведнага вобразу, праз які можна было-б як найшчыльней з гэтым родным і блізкім зьліцца, яму хацелася быць варабейкам з-пад Гайні. Але гэта так было на пачатку (чытай верш „Я ня сокал”) у „Жалейцы”. У „Гусьляры” Янка Купала ўжо магутны, як сокал і вецер:

І вецер, і сокал, і я—  
Сыны аднай долі жыцця;  
і далей  
Як вецер, свабодны мой дух,  
Хоць гора цягаю ланцуг.

Янка Купала пісаў пра тое, што глыбока перажыў сваім нутром, вось чаму ён так беспасрэдна, праўдзіва, съмела і гнеўна ўпісаў у нашу поэзію гімны мужычай нядолі.

Проста ня верыш, і жах бярэ, што з-пад пяра маладога поэты, за плячыма якога была такая бедная літаратурная традыцыя

у тых часы мог зьявіцца такі пякучы гімн эпохі беларускай няволі,—хочь яго кожны ведае, але не пашкоўць яшчэ раз прывесці:

А хто там ідзе, а хто там ідзе  
У вагромністай такой грамае?

— Беларусы.

А што яны нясуць, на худых плячох,  
На нагах ў крыві, на нагах ў лапцёх?

— Сваю крывау.

А куды-ж нясуць гэтую крывау ўсю,  
А куды-ж нясуць на паказ сваю?

— На съвет цэлы

А хто гэта іх, не агін мільён,  
Крывау несьць наўчыму, разбузіў іх  
сон?

— Бяды, гора.

А чаго-ж, чаго захацелася ім,  
Пагарсным векім, съляпым, глухім?

— Людзімі звацца.

У „Жалейцы”, поплеч з такімі сапраўднымі пэрламі поэзіі, ёсьць і слабыя вершы, у якіх поэта яшчэ часамі ня можа справіцца з рытмічнымі хвалямі і ўпадае ў звычайную пісаніну, для прыкладу ѿвесь строфы з вершу „Да зяўчатак”:

Бачу, так здаваецца,  
Што мне бедаку  
Таго штось жадаецца,  
Што і галубку.

Адну ненаглядачку  
За жонку вазьму,  
Тады можа радачку  
Дам гору свайму.

Такой беднай інструментоўкі мы ўжобадай не знаходім у „Гусыляры”; у гэтым зборніку наш поэта сягніў вельмі далёка: культуру, гучнасць беларускага вершу ўзвесці на вышыню поэзіі багоў, калі-б такая магла быць:

Гэй, гусыляр, гусыляр!  
Ты удар, удар  
Па струнах, званах,  
Дай нам з песен дар,  
Дум вялікіх чар.  
К сонцу зорны шлях,  
Дай гусыляр, гусыляр!

У гэтым сваім другім зборніку Янка Купала пашырый кола і свае тэматыкі; у ім ужо адчуваецца, што нашага поэту запачыла гарадская, кніжная культура, але ўсё-ж ён заставаўся праўдівым сабе, гэта ня выветрыла з яго наўнасці сапраўднага поэты: адчуваецца знаёмства з расійскім сымболізмам.

„Жалейка” і „Гусыляр” падрыхтоўваюць і ўводзяць нас у клясычную пару купалаўскай лірыкі; гэта яны нам узьнімаюць заслону ў другім збору твораў, у які ўвайшоў зборнік „Шляхам жыцьця”. Пра гэтым спаўсяцца напісаць у бліжэйшыя часы.

Я. Плашчынскі

Сяргей Дарожны — Васільковы россып — вершы. Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва, блл. 83, ч. 85 к.

Сяргей Дарожны як чалавек, так і поэт яшчэ малады; гэта зялённая маладосьць адчуваеца ва ўсім яго „Васільковым рэссыпe”, але ў ёй усё-ж ёсьць шмат сочнасці, ад якой не адкрасуе поэзія пустацьветам, ня зывяне, а прынясе, магчымы, плён, які нас усіх усьцешыць.

Калі вы прачытаеце „Васільковы россып”, дык вам цяжка будзе ўспомніць з яго які-небудзь верш; яны ўсе зъліліся ў адну эмоцыянальную, але нявыразнага гучанья мэлёдью. Затое, калі вы чыталі гэтыя вершы, дык некаторыя з іх сваёй непасрэднасцю, сваім лірызмам былі вам блізкія, і

вы іх любілі і перачыталі, а ужо гэта асаблівасць за шмат што гаворыць, калі вы будзеце рабіць поэтычную ацэнку зборніку.

Праўда, васількі Дарожнага часта калыша вецер з чужых палёў, і хвалі іх пералівающа падслуханым шумам. Але гаворачы сур'ёзна, які поэт пасля Гомара не прыслухоўваўся і не насылядаваў другіх, калі нават такі як Данте і то выбраў сабе Вергілія ў правадыры, заблудзіўшыся ў страшным лесе поэзіі і жыцця; або такія, як Гюі-дэ-Мопасан, Ромэн Ролян, адкрыта называюць сваімі настаунікамі Тургенева і Л. Н. Талстога.

Аб чым-жа шуміць „Васільковы россып”? А перш за ўсё аб тым, што С. Дарожны —

вясковы юнак з беларускага Палесься, якога жыцьцё выхапіла з вёскі і апрылетарызала ў горадзе, але які яшчэ ўнутрана жыве вясковымі бярозкамі і клёнамі, вясковой зімою з сънегам па калена.

У „Васільковым россыпe“ нам толькі ўсміхаюца, але не гараш, вочы Дарожнага каханьнем. Яго каханьне, як і некаторых другіх, у значайнай ступені поза на літаратурнае каханьне суседзяў. Але ў гэтым не вялікая, як кажуць, бядка. Поза рыцарскай поэзіі каханьня ў элегантнай сонэтнай форме ў свой час абышла ўсе ёўропейскія літаратуры.

Наш поэта не стаіць з боку ад жыцьця; ён так-жэ задушэўна і шчыра, як пра свае дзіцячыя гады, сваё каханьне, сваю радасць і сум, съпявавае песні і краіне.

Добры день, краіна дарагая,  
Добры день, вазёры і лясы,  
Вам сягоньнячы па ўсіх курганах  
Распусціла сонца валасы!

ён хоча—

Каб і Нёман сіні, Вісла і Нява  
Разьліліся ў сінюю паводку,  
Для аднай комуны хваляваць  
Даль бязъмежную у вокнах.  
Ад таго я ў радасным убранині,  
Аб усім забыўшися, пяю  
Пра вясну, краіну і змаганьне,  
Пра жыцьцё і моладасць сваю!

Апошняя страфа вельмі ўдала характэрizuе творчасць Дарожнага, мы да яе павінны ўважліва аднесціся і дапамагчы ёй акрыяць.

Некаторыя вершы Дарожнага расцягнены і ад гэтага часам ішмат трацяць. При ўстаноўцы на напеўнасць ія варта ўжываць перабойных рытмаў, калі яны ія маюць за сабой мотываванага апраўдання, якія мы знаходзім у „Васільковым россыпe“.

Апрача напеўнасці Дарожны будзе сваю поэзію на вобразнасці, мэтафорычнасці, і ў гэтым дачыненні яна мае ішмат трапнасці, а нават і свежасці, вось некаторыя прыклады:

1. У рачку ўпала лясоў галава,  
А мая асмуглела стала.
2. Як туманы скачуць белыя з-за  
гаю.
3. І як вечар—з пустымі рукамі  
Перавулкам вяртаўся дамоу.
4. Каб цяпер можа крыўду горкую  
Піць гладышкам сіяга дня.
5. Я іду стрэць дзяўчыну прыгожую  
З навальніца русых валос і інш.

Дарожны поэт малады, які ў поэзіі ўбачыў ішмат съцежак вузкіх і шырокіх.

Пажадаем-жэ яму, каб ён хутчэй сабе выбраў з гэтых съцежак адну, але сваю.

Я. Плашчынскі